

Лазько Рыгор Рыгоравіч

Гомельскі дзяржсаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Гомель, Беларусь)

**УСЕБЕЛАРУСКІ З’ЕЗД 1917 Г.: АДМОВІЦЦА АД
НЕНАВУКОВЫХ ШТАМПАЎ У ЯГО ТРАКТОЎЦЫ**

Гісторыя Усебеларускага з’езда 1917 г. выдатна ілюструе адну істотную уласцівасць гісторычнага працэсу: здольнасць Яе Вялікасці Гісторыі іранізаваць над сваімі занадта даверлівымі і павярхойнымі служкамі. Здавалася б, сюжэт адносна невялікі, храналагічна абмежаваны, а колькі ўжо створана вакол яго моўных штампаў, якія моцна спрашчаюць гэтую складаную і важную гісторычную падзею, колькі нічым не абрэгунтаваных спекуляцыйных заключэнняў! Вось і пасмейваецца Гісторыя: напісана на гэтую тэму ўжо шмат, а ведаў прыбаўляеца мала. Прычыны гэтай з’явы розныя, хоць пераважае інерцыя мыслення, няздольнасць, а то і нежаданне асобных аўтараў пераадлець упływy аўтарытэтам, якія ў свой час не мелімагчымасці сысці з пракрустava ложка ленінска-сталінскай ідэалогіі. Сярод існуючых штампаў назавём найбольш растыражыраваныя. Гэта прыняцце без спробы выяўлення прычын факту выбару ленінскім Саўнаркамам у якасці свайго партнёра ў правядзенні палітыкі адносна Беларусі на пачатку снежня 1917 г. Беларускага абласнога камітэта пры Ўсерасійскім Савеце сялянскіх дэпутатаў (БАК) — толькі што створанай тады, мала каму вядомай нацыянальнай арганізацыі; гэта і прыпісанне даследчыкамі, следам за асобнымі мемуарыстамі, Саўнаркаму Заходняй вобласці і фронту самастойнай ролі ў разгоне Усебеларускага з’езда без уліку існаваўшай адміністратyнай субардынацыі і прынцыпу дэмакратычнага цэнтралізму, які вызначаў арганізацыйную будову бальшавіцкай партыі Але найбольш вульгарны з гэтых штампаў, генетычна праросшы з ідэалагічнай барацьбы супраць «буржуазнага нацыяналізму» — гэта сцвярджэнне аб tym, што «народ не падтрымаў» Усебеларускі з’езд, сцвярджэнне, якое яго сённяшні прыхильнікі прыводзяць без спасылкі хоць бы на якую-небудзь гісторычную крыніцу. У тэзіснай форме правядзён разгляд названых штампаў [1—4].

Найперш нам неабходна прыняць да ўвагі, што ленінскі Саўнаркам прымаў рашэнне аб падтрымцы Усебеларускага з’езда пад ціскам даволі нялёгкіх для бальшавікоў палітычных абставін. Якраз у час, калі ў Мінску разгрнулася падрыхтоўка Усебеларускага з’езда, імі была ўсвядомлена пагроза страты ўлады дэмакратычным шляхам, у выніку рашэння Устаноўчага сходу, выбары ў якія яны прайгралі. Хоць сумарныя вынікі выбараў па акругах Заходняй вобласці і фронту былі станоўчыя для бальшавікоў (звыш 50 прац. галасоў за іх спіскі), але і яны не давалі падстаў для алтымізму. Справа ў tym, што бальшавікі прайгралі выбары ў буйных прымесловых і адміністратyных цэнтрах Беларусі — у Мінску і ў Магілёўскай выбарчай акрузе. Заклапочанасць ленінскага Саўнаркама выклікаў таксама развал дэмаралізаванага Заходняга фронту, салдацкія масы якога да таго часу былі галоўнай апорай бальшавікоў у краі. Гэта сітуацыя штурхала бальшавікоў да палітычнага мезальянса, які ў нацыя-

нальных раёнах мог быць рэалізаваны ў форме саюза з нацыянальнымі рухамі.

Важна падкрэсліць, што ў Беларусі «мезальянс» быў рэалізаваны ў сітуацыі, якая стварала для ленінскага Саўнаркама магчымасць выбару партнёра — Вялікай Беларускай Рады (ВБР) або БАК. Прадстаўнікі абедзвюх арганізацый пасля абвяшчэння аб скліканні Усебеларускага з’езда хадзілі па саўнаркамаўскіх кабінетах з грашовымі просьбамі, ствараючы для Саўнаркама выгадную для яго сітуацыю. Маючы магчымасць выбіраць, Саўнаркам выбраў БАК як свайго партнёра ў беларускі палітыцы, хоць, як паказалі падзеі, на непрэцяглы час. На погляд большавіцкіх кіраўнікоў, Камітэт быў бліжэй звязаны з сялянскімі арганізацыямі ў Беларусі, меў больш памяркоўную ў параўнанні з ВБР нацыянальную праграму. Так, у сваёй дэкларацыі ад 17 лістапада БАК моцна акцэнтаваў сваё імкненне ратаваць Расію «як магутную і незалежную дзяржаву» шляхам выдзялення ў ёй аўтаномных абласцей, якія будуць знаходзіцца ў федэратыўных адносінах паміж сабой. Гэта ідэя поўнасцю адпавядала поглядам кіраўніка Наркамнаца Сталіна на дзяржаўнае ўладкаванне савецкай Расіі.

Акт выбару быў зафіксаваны на пасяджэнні Саўнаркама 2 снежня 1917 г., дзе сярод іншых быў абмеркаваны «Даклад т. Сталіна аб Беларускай радзе і аб неабходнасці фінансавай дапамогі Беларускаму абласному камітэту». Такім чынам, у адной звязцы фактычна разглядаліся два пытанні, што падкрэслівала сітуацыю выбару. У выніку БАК атрымаў гроши і тэхнічную падтрымку, а ВБР — не. Гэты выбор быў зроблены з улікам усяго беларускага і нават шырэй — агульнарасійскага нацыянальна-палітычнага кантексту.

Дасягнутае пагадненне ў шасці пунктах было выкладзена ў публікацыі «Ізвестій» 6 снежня. Документ нацэльваў БАК на супрацоўніцтва з Абласным выкананічным камітэтам саветаў Заходніяй вобласці і фронту — Аблвыканзахам. Адным з вынікаў гэтага супрацоўніцтва з пункту гледжання Саўнаркама павінна было стаць стварэнне на Усебеларускім з’ездзе агульнабеларускага («краёвага») савета рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў, што азначала б рашэнне ў Беларусі той задачы, якая ў расійскім маштабе была частковая вырашана 15 лістапада. У гэты дзень у выніку пагаднення Надзвычайнага сялянскага з’езда і ВЦВК саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў быў створаны агульны ВЦВК саветаў, што было крокам да аўяднання ўсёй сістэмы саветаў пад кантролем большавікоў. Мы гаворым, што ў Петраградзе гэта задача была вырашана часткова, бо паклала пачатак адрыву ад партыі расійскіх сацыялістаў-рэвалюцыянероў і перацягнення на бок большавікоў левага крыла гэтай партыі, а tym самым і пачатак падпарафкавання ім арганізаванага сялянскага руху. Яго раскол завяршыўся праз некалькі тыдняў на чарговым сялянскім з’ездзе. Але частка сялянскіх саветаў Расіі захавала сваю прыхільнасць правым эсэрам, не ўзяўшым на душу грэх супрацоўніцтва з партыяй, здзейнішай 25 кастрычніка дзяржаўны пераварот, і наўнона спадзяваўшымся ўзяць рэванш на Устаноўчым сходзе. Пагадненне з БАК давала ленінскаму Саўнаркаму шанс пазбегнуць такога расколу сялянства ў Беларусі і ўстанавіць палітычны кантроль над ім у цэлым ужо ў бліжэйшы час, на Усебеларускім з’ездзе. Нездарма «Ізвестія», друкуючы паведамленне аб дасягнутым з БАК пагадненні, падкрэслівала, што гэты камітэт уяўляе

сабой «чыста сялянскую арганізацыю, якая стаіць на грунце канфіскацыі памешчыцкіх зямель і прызнання савецкай улады ў цэнтры і на месцах». А беларускі з’езд быў прадстаўлены газетай як з’езд «сялянскіх дэпутатаў», які склікаеца «дзеля ўмацавання савецкай улады ў Беларусі».

Выбраўшы БАК як свайго партнёра ў беларускай палітыцы, Саўнаркам спадзяваўся, што менавіта ён павядзе за сабой з’езд і дазволіць рэалізаваць у Беларусі сцэнарый «растварэння» нацыянальных арганізацый у сістэме саветаў, а ў выніку і падпарадковаць іх. Гэта быў такі ж самы сцэнарый, які бальшавіцкае кіраўніцтва спрабавала рэалізаваць ва Ўкраіне. Аднак там ён праваліўся якраз у тыя дні, калі «Ізвестія» друкавалі сваё паведамленне аб пагадненні з БАК, а ў Мінск пачалі з’яджашца дэлегаты Усебеларускага з’езда. Правал бальшавіцкай палітыкі ў Украіне стварыў новую сітуацыю і ў беларускай палітыцы ленінскага ўрада. У гэтай сітуацыі ён быў вымушаны адмовіцца і ад беларускага варыянта сцэнарыя «растварэння», не чакаючы, калі ён будзе адкінуты волевыяўленнем прадстаўнікоў беларускага народа. Пасля настойлівых, але няўдалых спробаў «спакушэння» левага крыла з’езда ён быў разагнаны.

Пытанне аб разгоне з’езда таксама не стасуецца з распаўсюджаным штампаваным адказам на яго як аб выніку раашэння Саўнаркама Заходніяй вобласці і фронту. Вывучэння крыніц прыводзіць да высновы, што разгон быў звязаны з канфліктам ленінскага Саўнаркама з Украінскай Народнай Рэспублікай (УНР), і толькі ў гэтай сувязі ён набывае рацыянальнае вымярэнне. З снежня Саўнаркам адным і тым жа дакументам прызнаў УНР і выставіў ёй ультыматум, у якім пагражая «без усялякіх ваганняў» аб’явіць вайну ёй, калі яна на працягу 48 гадзін не прыме наступныя патрабаванні: не здымайць украінізаваныя часці войск з фронту; не прапускаць без згоды Вярхоўнага Галоўнакамандуючага праз свою тэрыторию вайсковыя часці на Дон, на Урал; даць згоду садзейнічаць барацьбе з контэррэвалюцыяй на Доне і спыніць разбройванне савецкіх часцей ва Украіне. 4 снежня ўльтыматум быў накіраваны Радзе. На наступны дзень Саўнаркам разгледзеў адказ на яго, прызнаў яго нездавальнічальным і вырашыў, што Рада знаходзіцца ў стане вайны з Савецкай Расіяй. У гэты ж дзень Саўнаркам прызначыў наркама Ул. Антонава-Аўсеенку арганізатарам узброенай барацьбы супраць Рады.

У abstanoўцы расійска-украінскага канфлікту тэрыторыя Беларусі пераўтварылася ў важны плацдарм мабілізацыі і перамяшчэння сіл для барацьбы супраць украінскай Рады. Пасля размовы з Леніным Антонав-Аўсеенка тэрмінова выехаў у Магілёў, дзе 7 снежня правёў нараду з кіраўнікамі Стаяўкі і камандуючымі франтамі, на якой быў выпрацаваны план аперациі. На гэтай нарадзе Мясніковы адыграў выдатную ролю як галоўнакамандуючы Захаднім фронтам. Пазней гэта адзначыў Антонав-Аўсеенка: «У Стаяўцы дамовіўся з Мясніковым, — пісаў ён — што той выдзеліць адпаведныя сілы на гомельска-бахмачскі напрамак». Гэта азначала — у раён Харкава, куды з Кіева адправіліся мясцовыя бальшавікі, каб стварыць там савецкі прарасійскі ўрад.

Адным з вынікаў нарады ў Стаяўцы быў загад Глаўкаверха, у якім ён абвінаваціў Раду ў пераходзе на бок контэррэвалюцыі і на гэтай падставе заклікаў «братоў-украінцаў» скінуць яе. Адначасова ён загадаў спыніць украінізацыю вайсковых часцей, а тым, якія ўжо ўкраінізваліся,

прадставіць на выбар: прызнаць уладу петраградскага Саўнarkама, адправіща на фронт, або разбройца. Гэты ж ультыматум быў пастаўлены і ўсім існуючым у войску украінскім радам, якія падлягала арышту, калі б адмовіліся прыняць яго.

Такім чынам, рашэнне савецкага ўрада аб пераходзе да барацьбы з Украінскай Радай, падтрыманае рашэннемі Стаўкі, мела значэнне агульнага, а не толькі антыукраінскага павароту ў яго нацыянальной палітыцы. Таму следам за сваім «антырадаўскім» загадам Крыленка выдаў дапаўненне да загаду № 12 ад 23 лістапада, у якім, спасылаючыся на дзяянні Рады, прыпыніў прадугледжаны тым загадам агульны працэс выдзялення нацыянальных часцей і забараніў нацыянальныя з’езды ў прыфрантавой паласе. Праўда, кіраўнікі Заходняй вобласці і фронту не адважыліся даць гэтаму загаду зваротны ход і Усебеларускі з’езд працягваў працаваць. Але «дамоклаў меч» над ім быў занесены.

Вяртаючыся з нарады ў Стаўцы, Мяснікоў адправіў у Саўнarkам Заходній вобласці і фронту тэлеграму, у якой патрабаваў прыняць рашучыя меры супраць франтавой і іншых украінскіх рад, устанавіць нагляд над штабам польскага корпуса, спыніць арганізацыю нацыянальных палкоў і г. д. Змест гэтай тэлеграмы даўно вядомы даследчыкам па тэксту экстранна прынятай у яе духу пастановы Саўнarkама і презідіума Аблвыканзаха (хоць і датаванай публікатарамі памылкова). Мяркуем, што ў гэты ж час Мяснікоў адправіў з Магілёва яшчэ адну тэлеграму, вядомую толькі з газетнай публікацыі 1918 г., да нядаўняга часу недаступнай большасці гісторыкаў. Гэта была яго тэлеграма начальніку штаба Заходняга фронту па палітычнай частцы і начальніку Мінскага гарнізона П. М. Палукараву аб пазіцыі, якую належала заняць адносна Усебеларускага з’езда. Працытуюм яе поўнасцю на рускай мове, маючи на ўвазе сэнсавыя разыходжанні адных і тых жа слоў у рускай і беларускай мовах. «Телеграмма. Западофронт. Полукарову. Сообщите товарищам, чтобы на съезде белоруссов Рады (відаць, «белорусской» — Р. Л.) они произвели переворот умов, раскол и выяснили буржуазность её. Это требуется. Главкозап Мяснников».

Змест тэлеграмы дазваляе зразумець, што яе аўтар у момант яе падачы знаходзіўся пад свежым уражаннем ацэнкі украінскай Рады, прагучашай на нарадзе ў Стаўцы, як арганізацыі буржуазнай, контэрревалюцыйнай. Для яго было ясна, што такой з’яўляецца і беларуская Рада, хоць яна яшчэ не выявіла гэтай сваёй сутнасці, вось таму і патрэбна было яе выкрыць. Пазней у такім выкрыці ўжо не было неабходнасці, бо адхіліўшы кампрамісныя прапанаванія Саўнarkама ад 12 снежня, Вялікая Беларуская Рада, усё кіраўніцтва з’езда, і нават яго левае крыло поўнасцю «выяснілі» сваю «буржуазнасць». Гэты сэнс тэлеграмы Мяснікова Палукараву дазваляе датаваць яе вячэрнім часам 7 снежня, а першым яе вынікам, відаць, быў арышт у Мінску членаў украінскага франтавога камітэта, аб якім падымалася пытанне на Усебеларускім з’ездзе падчас выступлення Берсаня.

Пасля вяртання Мяснікова са Стаўкі ў Мінск на працягу некалькіх дзён якраз і разгортваеща ліхаманковая работа Саўnarkама, накіраваная на забеспічэнне перавароту ў свядомасці удзельнікаў з’езда («переворот умов») і дасягненне яго расколу. У святле вынікаў нарады ў Стаўцы з узделам Мяснікова новае значэнне набывае дзейнасць на з’ездзе «ўрадавага камісара» Усцінава,

аб якой ён напісаў сам у розны час і ў розных варыянтах. У фальсіфікатарскім па змесце артыкуле, які быў апублікованы ў «Советской правде» праз некалькі дзён пасля разгону Усебеларускага з’езда, побач з кпінамі на адрас з’езда ён прыводзіць і рацыянальную інфармацыю. Усцінаў апавядае пра тое, як, нацярпейшыся пакут, стараючыся атрымаць мандат на з’езд, у чарговы раз пайшоў у яго мандатную камісію на плошчу Свабоды з пытаннем: «Буду я дапушчаны на з’езд ці не, бо мне неабходна было тады аб’явіць з’езду толькі што атрыманае распараджэнне Стайкі». Якое? Аб гэтым Усцінаў напісаў толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў для юбілейнага зборніка мемуараў. Аднак важнейшы раздзел яго ўспамінаў у зборнік не трапіў, затое яны захаваліся ў поўным выглядзе ў архіве. Усцінаў пісаў, што атрымаў ад Саўнаркама «тры мандаты: 1) пасведчанне, што я з’яўляюся ўрадавым камісарам; 2) загад зняць з парадку дня з’езда пытанне аб арганізацыі нацыянальнага войска; 3) загад аб закрыцці з’езда, калі пытанне аб войску не будзе знята з амбэркавання» [3, с. 8].

Супаставіўшы сведчанні Усцінава з вынікамі нарады ў Стайцы, прыходзім да адназначнай высьновы аб tym, што прынцыповае раашэнне аб роспуску Усебеларускага з’езда было прынята бальшавіцкімі ўладамі Заходняй вобласці і фронту ўжо ў перыяд з 8 па 11 снежня, яшчэ да чарговага ад’езду Мяснікова ў Стайку 12 снежня. Пры такім разуменні сітуацыі ўстае на сваё месца і настойлівае сцвярджэнне Кнорына ад 1925 г. што менавіта Мяснікоў спыніў існаваўшыя сярод бальшавіцкіх кіраўнікоў Заходняй вобласці і фронту ваганні наконт неабходнасці разгону Усебеларускага з’езда. Але рэалізавана гэта раашэнне было амаль што праз тыдзень, калі канчатковая высьветліўся правал намаганняў раскалоць з’езд і быў здабыты праект яго рэзалюцыі. Хоць з’езд і выказваўся ў ёй за савецкую форму ўлады ў Беларусі, але за беларускія саветы, а створаныя бальшавікамі не прызнаваў.

На карысць нашага сцвярджэння гавораць і некаторыя іншыя факты, у tym ліку і меркаванні асобных удзельнікаў з’езда аб tym, што «за спінай Ландара стаяў Мяснікоў», калі прымалася раашэнне аб яго роспуску. Зразумела, гэта не самы важкі аргумент. Але вось факт адсутнасці Мяснікова ў Мінску напярэдадні і ў момант разгону Усебеларускага з’езда непераканаўчым аргументам нельга назваць. Ужо 11 снежня (верагодна, ўвечары) бальшавіцкая фракцыя Аблвыканзаха аблікаркоўвала пытанне аб выбары намесніка камандуючага Заходнім фронтам без яго ўдзелу, бо Мяснікоў тэрмінова выязджаў у Стайку. А 12 снежня ён ужо выдаў загад аб сваім уступленні «з гэтага чыслы» ў часавое выкананне абавязкаў Вярхоўнага Галоўнакамандуючага, і выконваў іх да 21 снежня ўключна. Дык як жа ён мог «стаяць за спінай Ландара», гэта значыць, вызначаць раашэнне Саўнаркама, не будучы ў Мінску? Праўда, магчыма дапусціць, што Мяснікоў на кароткі час вяртаўся ў Мінск, каб увечары 17 снежня прыняць удзел у пасяджэнні, на якім было вырашана разагнаць Усебеларускі з’езд. Мы нямала часу страцілі на тое, каб выясніць наяўнасць такой магчымасці і, самае галоўнае, самога факта яго знаходжання ў Мінску на нейкім пасяджэнні, аб якім гаварыў Кнорын. Аднак ні адзін з вядомых нам дакументаў не фіксуе яго ад’езду з Магілёва раней 21 снежня нават на самы кароткі час.

Несумненна, аднак, што нават знаходзячыся ў Магілёве, Мяснікоў працягваў упłyваць на палітыку мінскіх бальшавіцкіх уладаў. Такую магчымасць яму стварала яго імклівае набліжэнне да самага цэнтра савецкай

улады, наяўнасць адпаведна са службовай пасадай пастаяннай сувязі з урадам і з абласнымі ўладамі, і ўсё гэта ў той час, калі савецкія войскі сцягваліся ў раён Харкава і рыхтаваліся да наступлення на Ўкраінскую Народную Рэспубліку пад сцягам спешна створанага там украінскага савецкага ўрада. Гэта наступленне на Кіеў было не толькі вайсковым, але і палітычным, яно адлюстроўвала карэнную перамену метадаў нацыянальнай палітыкі.

У гэтай сувязі варта звярнуць увагу на іншыя падзеі, якія папярэднічалі перадачы Крыленкам вярхоўнага камандавання Мяснікову. Першая з іх — гэта размова Крыленкі па прымым провадзе з Саўнаркамам 11 снежня, у якой ён прадставіў Леніну інфармацыю па шэрагу пытанняў, у прыватнасці, далажыў аб ходзе аперацыі супраць Украінскай Цэнтральнай Рады. У кантэксле нашай тэмы важна адзначыць два аспекты размовы. Першы: Саўнаркам адабрыў рашэнне Крыленкі аб прыпыненні фарміравання на фронце нацыянальных частей. Другі: Ленін патрабаваў прыніць самыя энергічныя меры, каб як можна хутчэй адправіць у раён Харкава «паболей цалкам надзейных войск, не спыняючыся пры гэтым ні перад якімі перашкодамі». Ён жа даў згоду на прыезд Крыленкі ў Саўнаркам для вуснага даклада, але запатрабаваў перад ад'ездам перадаць яго респараджэнне наконт адпраўкі войск у раён Харкава «найбольш энергічным людзям». Відаць, Мяснікоў быў першым сярод такіх энергічных і заслугоўваўшых даверу людзей. Гэта факт неабходна адзначыць, перш за ўсё, як сведчанне таго, што Мяснікоў са сваімі партыйнымі таварышамі ў Заходній вобласці і на фронце праводзілі палітыку цэнтральнага савецкага ўрада, а не сваю мясцовую — як у адносінах да Ўкраіны, так і адносна Беларусі.

У сувязі з канфузам, напаткаўшым ленінскі Саўнаркам ў Украіне, дзе давялося перайсці да сілавых метадам барацьбы з УНР, пад прыкрыццём «другой», савецкай, Украіны, ён быў вымушаны да апошняй магчымасці адцягваць пераход да такой жа канфрэнтациі на беларускім геапалітычным полі. Іначай фіктыўнасць лозунга самавызначэння стала б занадта відавочнай, а прыватным вынікам такой сітуацыі было б выпадзенне з рук ленінскага Саўнаркама і ЦК большавіцкай партыі аднаго з аргументаў, накіраваных на падпрадкаванне Устаноўчага сходу. Сталін прызнаваў у друку, што ён у тыя дні як наркам па спраўах нацыянальнасцей атрымліваў «мноства рэзалюцый і лістоў» ад украінцаў, аўтары якіх патрабавалі ад яго глумачэння дзеянняў Савецкай Расіі адносна Украіны. На працягу снежня яму давялося неаднойчы публічна апраўдвацца ад імя ўрада, у tym ліку і на пасяджэнні УЦВК, перед адвінавачваннемі ў tym, што канфлікт узнік на грунце барацьбы ўкраінскага народа за самавызначэнне. «Гэта няправільна, — казаў Сталін на пасяджэнні УЦВК 14 снежня. — Рада пропануе ўстанавіць у Расіі федэратыўны лад. А Савет Народных камісараў ідзе далей Рады, аж да аддзялення». Трэба было б дадаць: каб толькі ўлада ў такой Украіне заставалася ў руках большавіцкай партыі і яе малодшых партнёраў.

Улічаючы гэту палітычну нявыгадную для ленінскага ўрада сітуацыю, створаную канфліктам з УНР, ацэнім яшчэ адзін фрагмент выступлення Сталіна на пасяджэнні УЦВК (зайважым: ўсё яшчэ шматпартыйнага). Апраўдваючыся ад адвінавачвання ў правядзенні Саўнаркамам цэнтралісцкай палітыкі, Сталін сказаў: «Абласныя цэнтры, пабудаваныя па тыпу Савета Народных Камісараў (Сібір, Беларусія, Туркестан), звярталіся ў Савет Народных Камісараў за дырэктывамі. Савет Народных Камісараў адказаў: вы самі ўлада на мес-

цах, таму самі павінны выпрацаваць дырэктывы...». З кантэксту прамовы Сталіна вынікае, што абласныя савецкія цэнтры звярталіся да Саўнаркама за дырэктывамі, у тым ліку, па пытанні аб дапушчальнасці падзелу ўлады паміж буржуазіяй, з аднаго боку, пралетарыятам і сялянствам, з другога, як падзяліла яе, адпаведна з ацэнкай Сталіна, украінская Рада. А ў адказ ім паведамілі, што яны самі з’яўляюцца ўладай. Такім выкрунтасамі Сталін запоўніў шэраг сваіх выступленняў па пытаннях нацыянальнай палітыкі ў канцы 1917 — пачатку 1918 г. Як іх зразумець у кантэксце беларускай палітыкі савецкага ўрада? Даволі проста. Не жадаючы пасля Ўкраіны адкрыта выступіць у ролі душы-целя нацыянальнага самавызначэння яшчэ і ў Беларусі, калі б беларуская Рада вырашила пайсці шляхам украінскай, ленінскі ўрад вырашыў схавацца за кулісамі. А кулісамі была быццам бы самастойная палітыка абласной савецкай улады. Мясцовым бальшавіцкім органам было даверана самім выбраць той момант, калі належала ўжыць сілу супраць нацыянальна-дзяржаўных намаганняў беларусаў.

Мы ўжо выказвалі думку пра тое, што прынцыповае рашэнне, якое развязала руکі Саўнаркаму Заходній вобласці і фронту для выкарыстання сілы супраць Усебеларускага з’езда, было прынятае неўзабаве пасля нарады ў Стайцы і ў выніку гэтай нарады. Аднак прамая дырэктыва на гэты конт нам невядомая. Ці захавалася яна наогул? На заканчэнне, аднак, прывядзэм тэлеграму старшыні абласнога Саўнаркама К. Ландара, у якой ён дакладваў цэнтральным уладам аб мерах, прынятых дзеля рэалізацыі пастановы названай нарады. Тэлеграма пасылалася на два адresы і, несумненна, патрабавала адказу Цэнтра (курсіў у публікацыі): «Стайка. Глаўкаверх. Петраград. Урад Народных Камісарай. Украінская Рада Захфронта арыштаваная. Паведаміце [аб] далейшым напрамку спраў і аб лёсе арыштаваных. Украінскія эшалоны разбройваючы і накіроўваючы ў тыл. За астатнімі радамі і Доўбарам [устаноўлены] неаслабны нагляд».

Старшыня Абласнога Савета Народных Камісарай Ландар» [3, с. 10].

Адказ на прыведзены запыт нам, у прынцыпе, вядомы: ён прачытаеца ў разгоне Усебеларускага з’езда.

Што да сцвярджэння аб tym, што «народ не падтрымаў» Усебеларускі з’езд, то яго прысутнасць у сучаснай гісторыографіі вызначаеца ўжо не толькі ідэалагічнай абмежаванасцю асобных аўтараў, інерцый мыслення іншых, але і ўплывам псіхалагічнага комплексу непаўнацэннасці, усё яшчэ ўласцівага шмат каму з беларусаў. Апошнія дзве прычыны, як можна заўважыць, нярэдка спалучаючыя ў падыходах аднаго і таго ж аўтара да адпаведнай праблематыкі. Такі «даследчык» убіў сабе ў галаву, што беларускі нацыянальны рух напярэдадні рэвалюцыі 1917 г. быў слабы, а беларускі народ інертны. «Мая хата з краю, мы людзі маленькія». Для такога гісторыка з’яўляеца аксіемай, што «маленькія людзі» не маглі падтрымаць такую вялікую, рэвалюцыйную праграму, як перабудова Расіі ў федэратyўную дэмакратычную дзяржаву ў выніку руху недзяржаўных народаў. На самай жа справе інертны ён сам, і гэтым спосабам ухіляеца ад прафесійнай адказнасці за становішча ў гісторычнай навуцы. Пры большай адказнасці і свежасці мыслення, грунтуючыся на дастатковым веданні адпаведных крыніц, прафесійны гісторык здольны прыйсці да разумення, што беларускі нацыянальны рух у гады Першай сусветнай вайны перажываў незвычайны перыяд у сваім развіцці, перыяд скачка, фарміравання

ў ім новых якасцей. Ён развіваўся ва ўмовах паскараўшага яго сусветнага цывілізацыйнага крызісу, набыўшага ў Расіі найбольш глыбокі драматычны характар.

За некалькі год сусветнай вайны палітычнае развіццё Расіі прайшло кругабег ад адной формы аўтарытарнасці, манархічнай, да другой — плебейскі-радыкальнай, праскочыўшы праз этап адкідвання дэмакратычнага рэспубліканскага ладу. Набіраючы сілу стыхіі, расійскі крызіс вырваўся за межы палітыкі, ахапіў усе сферы грамадскага жыцця і ўключыў працэс «разбягнення» народаў Расіі ад імперскага цэнтра. У канцы 1917 г. гэты многапланавы расійскі крызіс дасягнуў новага рубяжа ў сваім развіцці, выявіўшы варыянтнасць, альтэрнатыўнасць яго пераадolenня на тэрыторыі карэннай Расіі і на яе нацыянальных ускраінах. Следам за акупаванымі Германіяй тэрыторыямі Польшчы, Прыбалтыкі па-зарасійскім мадэлі пераадolenня крызісу склалі і ў іншых нацыянальных раёнах у выглядзе праектаў выходу гэтых раёнаў са складу Расіі. Калі гаварыць аб Беларусі, то менавіта ў гэтым годзе ва ўмовах расійскага крызісу ўпершыню за многія гады гісторычны працэс накрэсліў перад беларускім народам асобны ад расійскага варыянт гісторычнага развіцця. Узнікшая сітуацыя ўжо вызначана беларускім гісторыкам як «час выбару»^[5], і да гэтай слушнай ацэнкі застаецца толькі дадаць, што працэс гісторычнага выбару беларусаў набыў хвалепадобны, дыскрэтны характар, і засягнуўся на некалькі год. Але першы яго этап абмежаваны рубяжом 1917—1918 гг.

Разглядаючы ўплыў на беларускую супольнасць расійскага крызісу перыяду Першай сусветнай вайны, варта звярнуць увагу на заклік С. Рудовіча адыйці ад спрошчанага погляду на гэту вайну як толькі на паскаральніцу расійскай рэвалюцыі 1917 г. Неабходна імкнуцца да асэнсавання таго, «як у разбуральным хаосе вайны і рэвалюцыі крышталізавалася стваральная ідэя нацыянальнага самасцярджэння беларускага народа» [6, с. 78]. Працягваючы гэту думку, асмелімся сцвярджаць, што вайна для беларускага народа хоць і была трагедыйяй, але трагедыйяй аптымістычнай. У ходзе яе ўзнікла не толькі неабходнасць, але і прынцыповая ажыццяўмасць для беларускага народа гісторычнага рыўка ад стану «рэчы ў сабе» да стану гаспадара свайго краю і свайго лёсу ў ім. Менавіта дзеля таго, перш за ўсё, каб зразумець неабходнасць і адначасова прынцыповую магчымасць такога рыўка, беларускім гісторыкам неабходна з максімальнай паўнотай прасачыць уздзеянне на Беларусь расійскага крызісу 1914—1918 і некалькіх наступных гадоў як сістэмнага складанага фактарту фарміравання новых якасцей беларускага народа, уключаючы і яго здольнасць да ўласнай дзяржаватворчасці. А прасачыць з максімальнай паўнотай азначае ўлічыць усе істотныя кампаненты гэтага глыбокага крызісу, разам з яго маральнym складнікам, што з рознай сілай выяўляўся ва ўсіх слаях расійскага грамадства і разам з іншымі кампанентамі стымуляваў дынамічны, хоць і не прамалінейны, дэфармаваны іншымі фактарамі, працэс самавызначэння беларускага народа, уключаўшы і варыянт яго аддзялення ад расійскай дзяржавы.

Сфармуляваўшы гэтыя пастулаты, вернемся да пытання аб падтрымцы (ці непадтрымцы?) беларускім народам (*nota bene!*) Усебеларускага з’езда. Ён, як вядома, пачаўся 5 снежня, хоць афіцыйнае яго адкрыццё адбылося 7 снежня, калі з’ехаліся 500 дэлегатаў з вырашальным голасам і 200 — з дарадчым. Усяго ж да 17 снежня мандатная камісія выдала 1872 мандаты, з якіх

1167 — дэлегатам з вырашальным голасам і 705 — з дарадчым. Гэтыя лічбы абавіраюцца на сведчанні кіруючых асоб з’езда, у прыватнасці, старшыні мандатнай камісіі П. Крачэўскага, і таму набылі шырокое прызнанне гісторыкаў. Разам з тым, самое прадстаўленых лічбаў дазваляе зразумець, што колькасны склад дэлегатаў з’езда на працягу яго працы не быў стабільным. Акрамя аб’ектыўных прычын недастатковай яўкі на з’езд у першыя яго дні, выкліканых разрухай у краі, на гэта паўплывалі і амбіціі кіраўніцтва БАК, якое заклікала беларускія арганізацыі на 5 снежня ў Мінск не выязджаць, а з’явіцца толькі 15 снежня. Аб’ектыўна гэта была дэзарганізатарская пазіцыя. Аднак ні аб’ектыўныя, ні суб’ектыўныя прычыны не здолелі істотна знізіць прадстаўнічасць гэтага агульнабеларускага форуму.

Гэта ацэнка будзе тым больш пераканаўчай, калі мы заўважым, што восенню 1917 г. рознага роду выбары і з’езды ішлі адзін за другім, а то і супадаюць ў часе. Адбывалася пакутлівае пераўтварэнне мас людзей з аб’екта палітыкі ў яе суб’ект. У гэтым патоку палітызациі насельніцтва ішло выдзяленне і пашырэнне беларускай нацыянальнай плыні. Прадстаўленне колькасных параметраў Усебеларускага з’езда з такімі ж параметрамі іншых з’ездаў, што ўтваралі гэты паток, дасць нам лепшае ўсведамленне працэсу фарміравання ў ім гэтай плыні. Мэтазгодна ўзяць для прадстаўлення тыя тры з’езды, якія мінскія бальшавікі правялі з мэтаю легалізацыі сваёй улады ў краі і адначасова дзеля ўмацавання ўладных пазіцый напярэдадні выбараў ва Ўстаноўчы сход. Першы з гэтых з’ездаў — 3-ці з’езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерніяў — праходзіў 18—20 лістапада. Адпаведна з паведамленнем газеты «Звезда», адна з пастаноў з’езда зафіксавала лічбу ў 335 яго ўдзельнікаў. 20—25 лістапада прайшоў 2 з’езд арміі Заходняга фронту, які быў больш прадстаўнічым, што і зразумела, паколькі менавіта салдаты фронту былі галоўнай апорай бальшавікоў у краі. У дзень яго адкрыцця на з’ездзе прысутнічала 450—500 чалавек, у наступныя дні, калі меркаваць па справаздачы той жа «Звезды», колькасць яго ўдзельнікаў вагалася ад 310 да 633 чалавек. Відавочна, салдаты-дэпутаты аказаліся не надта дысыцилінаванымі. Але найбольшы клопат мінскія бальшавікі мелі са з’ездам саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў Заходняй вобласці. «Звезда» не здолела назваць колькасць яго ўдзельнікаў, былі пералічаныя толькі прадстаўленыя на з’ездзе саветы, якіх аказалася 16. Гэта была прыкладна трэцяя частка ўсіх існаваўшых у Беларусі на момант бальшавіцкага перавароту саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў разам з агульнымі саветамі рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Бальшавікам на з’ездзе быццам бы належала дзве трэці месцаў, астатнія — левым эсэрам. Выходзіць, што Усебеларускі з’езд у першыя дні сваёй працы па колькасных паказчыках пераўзыходзіў скліканыя бальшавікамі сялянскі з’езд і быў блізкі да франтавога з’езда, а ў апошнія дні працы пераўзыходзіў усе тры гэтыя з’езды. Што датычыць тэртыарыяльнага і сацыяльнага прадстаўніцтва, то з’езд меў поўнае права называць сябе ўсебеларускім, бо прадстаўляў усе рэгіёны Беларусі, у тым ліку дзякуючы ўдзелу бежанцаў — і акупаваную заходнюю частку краю, а таксама і ўсе яго сацыяльныя слаі. У адрозненне ад асобных сучасных аўтараў, мінскія бальшавікі, якія не толькі назіралі за з’ездам, але і былі прадстаўлены на ім, ведалі аб яго прадстаўнічым і народным характары і адзначалі ў сваім друку, што «ў працы беларускага з’езда запрошаны прыняць удзел усе партыі

і прадстаўніцтвы ў Беларусі без выключэння» і што з’езд сабраўся «шматлюдны», «настрой [на ім] узняты» [«Советская правда» 9 дек., 13 дек.].

Варта звярнуць увагу на яшчэ адну акалічнасць, звязаную з Усебеларускім з’ездам, — на той гісторычны момант, калі беларускія арганізацыі выбіралі сваіх дэлегатаў на з’езд, і на тыя лозунгі, пад якімі выбары праводзіліся. Яны праходзілі літаральна назаўтра пасля выбараў ва Ўстаноўчы сход, з якімі масы людзей на працягу некалькіх месяцаў звязвалі свае спадзяванні на замацаванне ў законах ужо праведзеных рэвалюцыйных пераўтварэнняў, у прыватнасці перадачы зямлі зямельным камітэтам для яе раздзелу паміж сялянамі, і іншых. Здавалася б, што яшчэ можна было выбіраць? Тым не менш, многія тысячи людзей, прадстаўленыя ў сялянскіх саветах, гарадскіх і земскіх самакіраваннях, беларускіх радах у войску не палічылі лішнімі выбары на беларускі з’езд, папярэдняя праграмма якога была намечана ў звароце да гэтых арганізацый Вялікай Беларускай Рады ад 18 лістапада 1917 г. «З’езд гэты павінен выяўвіць волю народа беларускага, які не можа і не жадае далей абыякава адносіцца да свайго лёсу у цяперашні небяспечны і адказны момант. З’езд павінен абмеркаваць і вызначыць усе магчымасці самаабароны шматпакутнага беларускага народа і прыняць меры для яе самаарганізацыі», — гаварылася ў звароце. Выбаршчыкі галасавалі за ўдзел у з’ездзе, на парадак дня якога прапанаваліся наступныя пытанні: «1. Міжнароднае становішча Беларусі (война і мір). 2. Зямельнае пытанне. 3. Будучае палітычнае ўладкаванне Беларусі. 4. Стварэнне органа краёвай улады» [2, с. 8]. Такім чынам, дэлегаты з’езда адпраўляліся ў Мінск, усвядамляючы свае задачы як паўнамоцных прадстаўнікоў беларускага народа, а найбольш дасведчаныя з іх глядзелі на маочы адбыцца з’езд як на Беларускі Ўстаноўчы сход (ці Ўстаноўчы сойм).

Няўстойлівасць Расіі ў барацьбе з яе імперыялістычнымі сапернікамі, крызіс расійскай дзяржаваўнасці ў ходзе вайны і пачатак яе распаду па нацыянальных швах, растучае імкненне спыніць «бязладдзе», якое ішло з Усходу, дэмаралізацыю пераўтварылі вайну ў аптымістычную трагедыю для беларускага народа. Аптымістычны яе кампанент заключаўся ў тым, што яе вынікі не толькі прымушалі шукаць паратунак на шляху аддалення ад імперыі, але і стваралі шансы поспеху на гэтым шляху. Не апошнім сярод гэтых шансаў была эвалюцыйная сядомасці беларускага сялянства ў нацыянальным духу, у духу «будаўніцтва сваёй хаты», што ўпершыню ў гісторыі адкрывала перспектыву пераўтварэння беларускага руху ў масавы. У гэтай сувязі звернем увагу на тое, што адным з ініцыятараў правядзення Усебеларускага з’езда — рубежнай падзеі ў працэсе самавызначэння беларускага народа — была арганізацыя, выступаўшая ад імя беларускага сялянства — Беларускі абласны камітэт пры Усерасійскім савеце сялянскіх дэпутатаў. З’езд адбыўся пры падтрымцы, уключаўшай і фінансавую, мясцовых земскіх арганізацый і Сялянскага саюза, сяляне складалі значную частку яго ўдзельнікаў. Хоць лідарам БАК нялёгка ўдавалася ўтраймаваць свае амбіцыі, а сяляне займалі на з’ездзе найбольш памяркоўную і няўстойлівую пазіцыю, але здзіўляе не гэта. Уражвае іх масавы ўдзел у гэтым нацыянальным форуме, што на скліканы Беларускім камітэтам агульнакраёвы сялянскі з’езд у красавіку 1917 г. з’явіліся толькі 52 дэлегаты, а на Мінскім губернскім, які ў тым жа

месяцы правялі бальшавікі, было прадстаўлена звыш 800 дэлегатаў ад сялян, і прайшоў ён у аনтыбеларускім духу*.

Разам з тым, канстатуючы эвалюцыю сялянства на нацыянальныя пазіцыі, неабходна ўсведамляць, што і ў той час, і на працягу наступных некалькіх год яна стрымлівалася істотнымі аб’ектыўнымі фактарамі. Гэта эвалюцыя ішла двумя географічна аддзеленымі адзін ад другога патокамі — бежанскім і мясцовым — і адчуvalа на сабе ўплыв незавершанай барацьбы сялян за зямлю. Павольнае злучэнне двух патокаў у адзін началося пасля падпісання Савецкай Расій і Германіі Брэсцкага міру, калі началі вяртасца ў Беларусь бежанцы з Расіі. Аднак праз кароткі час пасля завяршэння Першай сусветнай вайны Беларусь была зноў падзелена, на гэты раз фронтом польска-савецкай вайны, і кожны паварот польска-савецкай барацьбы зноў абвастраў зямельнае пытанне для беларускага селяніна. Аднак выпрацавана ім да канца 1917 г. усведамленне аб «чужаніцах», на якіх нельга спадзявацца, уладкоўваючы сваё жыццё, з таго часу моцна засела ў яго свядомасці і ўплывала на яго паводзіны.

Беларуская нацыянальная ідэя аказалася зразумелай і хутка пашыралася ў масах у апошнія месяцы 1917 г. як ідэя спынення бязладдзя, нармалізацыі жыцця соцыуму, як ідэя нацыянальнага ўратавання. Усебеларускі з’езд, абапіраючыся на масавую падтрымку, намеціў праграму рэалізацыі гэтай ідэі, але быў разагнаны. Можна папракаць арганізатораў з’езда ў нявопытнасці, у палітычнай наіунасці, і нават у тым, што не паспрабавалі прымусіць бальшавікоў ужо ў снежні адступіць у Марілёў ці Смаленск, як украінцы прымусілі сваіх адступіць у Харкаў. Але гэта б азначала папракаць іх у тым, што не прынялі ўжо ў той час іншую канцепцыю нацыянальнага самавызначэння, канцепцыю поўнага дзяржаўнага разрыву з Расіяй. Можна нават папракаць беларускіх сялян, што не пабеглі з цапамі і сякерамі ў Мінск ратаваць сваіх дэлегатаў, замест таго, каб заканчваць малацьбу і нарыхтоўваць дровы. Але пры чым тут наўку?

Бібліографічны спіс

1. Лазько Р. Р. Супрацоўніцтва ленінскага Саўнаркама з беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі напярэдадні Усебеларускага з’езда 1917 г. — Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 1. — С. 3—12.
2. Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпынене гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 1). — Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 3. — С. 5—12.
3. Лазько Р. Р. Самавызначэнне, прыпынене гвалтам (Да пытання аб разгоне Усебеларускага з’езда 1917 года. Частка 2) — Беларускі гістарычны часопіс. — 2016. — № 4. — С. 3—10.
4. Лазько Рыгор. 1914—1917: аптымістычная трагедыя Беларусі / Białoruskie zeszyty historyczne. Białystok, 2015. — № 44. — S. 153—168.
5. Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. — Мінск: Тэхналогія, 2001.
6. Рудовіч С. Беларусь у Першай сусветнай вайне і рэвалюцыі 1917 г.: актуальная праблемы даследавання / Гісторыя, якой няма ў падручніках. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2002.

* Гл. Рудовіч С. Час выбару..., с. 125—127. Істотная розніца прадстаўніцтва на гэтых з’ездах толькі часткова можа быць вытлумачана розніцай матэрыяльных рэурсаў, якімі валодалі ініцыятары абодвух з’ездаў.